





НАСЬЦЕНГАЗЭТА ПАВІННА БЫЦЬ У КОЖНЫМ КАЛГАСЕ РАБОРЫ! НА ДАПАМОГУ СЕЛКО-РАМ-КАЛГАСНИКАМ

Збор сродкаў на трактарную калёну

Падтрымаць ініцыятыву рабочых мас

Замест каляд—другі дзень індустрыялізацыі

У паход супроць п'яных „каляд“

Маріеў. (Нам кар.). Дагэтуль у фонд будовы трактарнай калёны паступіла 4.600 рублёў. З усіх куткоў акругі паступаюць весткі аб адлічэнні ў фонд. Так, напрыклад, вучні Хатнінскага сямігодня сабрали больш за 10 рублёў. Вучні 1-й школы Матілева — 40 р., улюбіваныя Беларускага крэдытнага таварыства паступілі адлічэнне з прыбыткаў 1-на 1.500 рублёў; удзельнікі міжсаванскага сходу Чаркаўскага раёну паступілі адлічэнне на працягу 3-х месяцаў у фонд трактарнай калёны 2 пр. п'яні; Чаркаўскага гарадзкага камсамоўскага аўтэка сабрала 108 рублёў.

Новая электрастанцыя ў Асіновічах

Бабурыск. (Нам кар.). У Асіновічах наметана будаваць новую электрастанцыю на 500 кілават, якая будзе асвятляць Асіновічы, чыгуначны вузел і лаваль электраэнергію калгасам. Кошт станцыі — 450 тысяч рублёў. Прыступлена да складання праекту. Пабудова станцыі пачнецца ў 1930 годзе і скончыцца ўлетку 1931 году.

Асвятнікі будуць новую вёску

Бабурыск. (Нам кар.). Прадпрыемствы асвяткі ў Бабурыску паступілі да вясны 1930 году калектываваць на 50 проц. падвышэнню вёску Кавалі. Для правядзення гэтай работы на вёску выдзелена 50 тысяч рублёў з а. ч. Сабрана 700 рублёў на пабудову трактара для будучага калгасу.

Калгасы ачышчаюцца ад чужога элементу

Віцебск. (Нам кар.). Калгасны рух ахапіў амаль усе вёскі Віцебшчыны. Нама і аднаго глухага кутка, дзе-б бачыцца сэрэдзіяны мах на іхкультуры ў калгасы і камуны.

Вось дзённа за апошні месяц Калгас індустрыі (Сельскай раён) за адзін месяц унёс да 17.000 гэкт. Калгас «Чырвоны Сцяг» (Гарадзіцкі раён) намырыў і ахінуў агароды каля 16.000 гэкт. Калгас «Чырвоны Зорка» (Белавенскі раён) за адзін год унёс у агароды 3.000 да 20.000 гэкт. У Гарадзіцкім раёне разгарнулася сацыялістычная спартакіада на ўдзяльніцых усіх асвятніках у вёсках.

Сярод нас Сіроцінскім раёнам курс на сумленнае калектывізацыю ўзялі Гарадзіцкі, Сельскай і Чашнінскі раёны. Пачаўся ростам калгасу. Дзе ачыстка іх ад чужога элементу. Сходы бачаць патрабаванні разрабаванні ачышчэння калгасу і ачыстка іх ад ачужынак.

Падрыхтоўка да сябы

Акругі вельмі спазьняюцца з ачыстнай збожжа

Дырэктыва наркамзему ня выканана

Дырэктыва аб ачыстцы збожжа была дана Наркамзему БССР пачаў пачаць выконвацца. Згодна заданню, увесце пасевы матар'яў павінен быць ачышчаны на 100 проц., што складае 174.900 тон збожжавых культур і 20 тысяч тон тэхнічных культур, або ўсяго 194.900 тон, супроць 107 тыс. тон у мінулым годзе. 50 тысяч тон збожжа ярных культур ачышчаны калгасам БССР.

Ачыстка павінна была пачацца 25-га кастрычніка. Напярэднія весткі, якія паступаюць з месц, прымушаюць біць трывожу. Ачыстка збожжа праходзіць вельмі марудна, што паржае зрыўна пляну. Некастрычныя кругі ня лічаць нават патрэбным павялічыць Наркамзём аб ходзе ачысткі, і гледзячы на тое, што яны гэта абавязаны рабіць. У радзе раёнаў адзначаюць спробы кулацкіх элементаў сарваць кампанію на ачыстцы збожжа.

Няпоўныя весткі з 5-ці акруг даюць наступны матэрыял: Палачына ачышчана 762 тыс. 5,3 проц. задання, Аршаншчына — 556 тыс. 2,5 проц., Гомельшчына — 851 тону, 5 проц., Матілеўшчына — 870 тону, 2,5 проц., 5 раёнаў Міншчыны — 151 тону, 0,5 проц. З 3-ці акруг вестак няма.

Што датычыць машын на ачыстцы збожжа, то акругі забяспечаны імі ў неадпаведнай колькасці. Пры поўнай пагары зны зможуць выкарыстаць запланаваны 3 устаноўленыя сінтэтычныя машыны ўсе машыны перадаюцца

На працягу некалькіх дзён мы друкавалі паставы агульных рабочых сходаў і прапановы асобных груп рабочых аб працы ў дзень каляд на карысць індустрыялізацыі, аб абвешчванні для 25-га сьнежня — другім днём індустрыялізацыі.

Мы надрукавалі толькі пазначаную частку тых рэзалюцый, якія былі ўнесены на п'ятніцкіх рабочых сходах на прадпрыемствах БССР. Гэтыя прапановы сьведчаць аб вольным росыдзе клясавай сьведомасці рабочых мас, аб іх адданні іх усмертна дапамагчы партыі паскорыць індустрыялізацыю краіны і калектывізацыю сельскай гаспадаркі.

Усе партыйныя і прафесіянальныя арганізацыі павінны рашуча падтрымаць ініцыятыву рабочых мас і ператварыць дзень рэлігійнага сьвята ў дзень калектывізацыі ударнай працы ў ўсіх прадпрыемствах і ўстановах БССР.

Другі дзень калектывізацыі павінен прайсці пад аб'явімі яшчэ большай мабільнасці сіл і ўвагі рабочых мас на паскарэнне тэмпу сацыялістычнага будаўніцтва, на выкананне дагавару па сацсаборніцтве і прафінплану.

Партыйныя і прафесіянальныя арганізацыі павінны забяспечыць паспяховае правядзенне другога дня індустрыялізацыі, скарыстаць для гэтага ўсе віды масавай культуры, шырока залучаючы тым мерапрыемствамі, якія праводзяцца на грошы, атрыманых ад перагана дня індустрыялізацыі.

Тым рабочым і служачым, якія перайшлі на бесперанымныя работы тыдзень, трэба даць магчымасць працаваць у дні свайго адпачынку на працягу з 25-га сьнежня па 3-е студзеня на карысць індустрыялізацыі.



Праверка радыёстанцыі

Перадаць званы на патрэбы індустрыялізацыі

Агульны сход работніц працэнтальна «Чырвоны Тэстельшчык», які адбыўся 22 сьнежня, паставіў:

- 25 сьнежня адрацаваць у фонд індустрыялізацыі краіны;
Паставіць пытанне перад гаспадарам аб перадачы ўсіх рэлігійных дамоў пад ілюбы;
Праверыць гаспадарства ачысткі ў індустрыялізацыю краіны;
Патрабаванне ад органаў улады забароны парубі іх для выканання рэлігійных абрадаў.

КОЛКІ КАШТУЮЦЬ КРАІНЕ РЭЛІГІЙНЫЯ СЬВЯТЫ

У мінулым годзе двухдзённы прастой 2-га каляд на ўсёй прамысловасці (буйной і дробнай) СССР каштаваў краіне прыблізна 130 мільярд руб.

Усе рэлігійныя сьвяты за год выкалі прастой, аменнымі вываду прадукцыі буйной і дробнай прамысловасці больш, чым на паўмільярд рублёў.

Наколькі вялікая гэта сума, відавочна, што Дняпроў будзе капітавалі ўсёго 186 мільярд руб. За адзін год выкалі рэлігійныя сьвяты адрабілі ў прамысловасці кошт трох Дняпраў.

Яшчэ большая сума затрачана п'яніцтва на сьвятоточны рагу і г'яніцтва. Сялянскія гаспадары трымаюць у вёсках сьвяты ня менш 10 руб. а дзень. Гэта значыць, што за кожны працягваецца каля 200 мільярд рублёў, ці кошт сотні тысяч трактараў.

Калгасы, якія выкалі, трымаюць і рэлігійныя сьвяты, асабліва мясцовых, каштуюць так мого грошай, што пры дапамозе гэтых сум можна было-б за некалькі гадоў правесці сацыялістычную сельскую гаспадарку і ўсё краіну пераўтварыць у адну вялікую калгасную гаспадарку. Рэлігійныя сьвяты можна зусім скараціць, калі і радыё-апаратура, і выдзёрныя рэстар народнага лабра. Штатом гэтага рэшту выдзёрна 50 тыс. рублёў, якія існуюць на тэрыторыі краіны, выкалі якіх агулам каля 230 тыс. служак культуры і паўмільярд царкоўных сарваў.



Бязбожны выбіраюць літаратуру

Усе—на працу ў дзень „каляд“

Мазыр. (Нам кар.). Агульны сход членаў саюза будаўніцтва паставіў 25-га сьнежня 7-мі гадзіны на працу і адлічыць заробаток у фонд індустрыялізацыі.

Рабочыя Менскай галітэраўнай фабрыкі «Беларуска» абвешчалі 25-га сьнежня другім днём індустрыялізацыі. Праца ў гэты дзень будзе праходзіць ударным тэмпам. Жонкі рабочых прыдуць таксама на фабрыку, каб працаваць сумесна з мужамі.

ПРАВА АБ ЗАБОЙСТВЕ тав. ВАРАВЫ ТЭРАРЫСТЫЧНЫ АКТ КЛЯСАВАГА ВОРАГА

Чаму торфмайстар Насута забіў радкара на сельгаспастаўскім апрамададзёў камуністага тав. Вараву?

Вось пытанне, якое на працягу амаль усяго вяснянскага пасаджэння 22-га сьнежня імкнуўся выкалі Менскі акруговы суд.

Насута не прызнае сябе вінаватым у тым, што ён забіў торфарыстачы акт, што забойства мае палітычнае значэнне. Ён імкнуўся дамагчыся суду, што забіў з прычыны помсты, нібы за праследванне і цяжкія.

У чым-жа выяўлялася праследванне і цяжкія? Аказваецца, як кажа Насута, у тым, што яго, тарфмайстра, накіраваў на работу на торффармацыю ў раён, куды яму не хацелася ехаць.

Другім матывам, які нібы штурхнуў Насуту да забойства, гэта была адмена Варавы «рацыяналізацыйскі» мерапрыемстваў Насуты.

Але тут-жа суд ўстаўляе, што гэта была за «рацыяналізацыя», апошня, як прызначана абнавіваючы, аздаўлася да таго, што ён абнавіваў выдату паперы, а збоў і патрабаваў ад супрацоўнікаў расійскіх за кожны атрыманні лістоў паперы.

Браўмецца, што такае «рацыяналізацыя» выкаліла толькі абурэнне з боку супрацоўнікаў. У насельгаспастаў была вельмі часта зметка аб гэтай самай «рацыяналізацыі», якую скасаваў Варавы.

Далей Насута абнавівае Вараву нібы ў спэцадэзьце.

Але, шляхам аднаведных запытанняў, суд выяўляе, што Насута зусім ня слых-тарфікні. Прыперты да сьцяны, Насута прызнаецца, які ён «аў спылак - тарфікнік. Насута меў асьвету тэхніка - будаўніца. Але будаўніча тэхніка, кажа Насута, звязана з гітаратэхнікай. Апошня, у сваю чаргу, мае сувязь з здабыццём торфу. Таму і Насута парашыў, што ён слых-тарфікні і пры дапамозе свайго прыяцеля — Парсаківа — прагав у старшыні тарфмайстры.


Так паступова суд разбівае ўсе хлуслівыя довады Насуты аб праследванні і цяжкія.

Калі ў насельгаспастаў была надрукавана зметка, якая высьмывала «рацыяналізацыю» Насуты, у яго, на яго словах, выяўлялася «нававольная ідэя»: забіць радкара на сельгаспастаў і членаў рэдакцыі.

Праўда, аўтарам зметкі, на якую Насута, быў камсамолец Пігулеўскі, аднак, яго Насута ня лічыць вінаватым у гэтым. Усё віну ён ускладае на тых, «хто дазваляў дзеянню гуляць і агітэ»... Так піша Насута ў сваім лісьце, які быў пры ім знойдзены.

Вінаваты не Пігулеўскі, вінаваты тав. Варавы, які даў магчымасць Пігулеўскім пісаць, крытыкаваць яго, Насуты, работу.

Далей у запісцы, адрасаванай «нама веліч палейшчы», што была пры ім знойдзена, Насута піша, што ў нас няма свабоды друку. Але тут-жа на судзе Насута прымушаў быць прызнацца, што ў нас, пры дзяржаўнай працэдуры, існуе самая шырокая свабода друку для працоўных. Лепшым доказам



На здымку: злева на права пасудзіны Насута, Парсакіў і Вяліцкі.

гэтага зьяўляюцца стотысячная армія рабсельгаспастаў, насельгаспастаў, друг, дзе ўсёкі працоўны можа выкаліць сваю думку, можа крытыкаваць работу нашых устаноў і іх кіравнікоў. З гэтым Насута прымушаў згадзіцца.

— Выходзіць, што тае, — вось яго адказ.

Відавочна, ён марыў аб зусім ішчай свабодзе друку, аб свабодзе друку для тых, каго Бастрычынская рэвалюцыя ўжо даўно выкінула на сметнік гісторыі.

У сваёй запісцы ён піша: «Рашыўся на ўроч, на палітычным дамагтрэцыі супроць існуючага ладу».

Вось да чаго імкнуўся Насута, калі ён страляў у Вараву.

На запытанні суду, ці ўгодзе ён з тым, што пісаў у запісцы, Насута адказаў, заяўляе, што ён не даволі палітычна падрыхтаваны і, параше, кажа, што ён «расеяны» і ня можа даць адказу.

Насута прызнаецца, што паміж ім і Варавой адбылася спрэчка, і час якіх Насута валодаў перавагу праграмы аэраўскай партыі.

Вясельгаспастаў, што за некалькі тыднёў да забойства прыяцель Насуты Парсакіў уварваў абнавіваючы: «Вясель мой рэвалюцый і распаўса ў Варавой». Так напаштаў Парсакіў на вуха забойцы.

Калі Насута паслаў на работу ў раён, ён замест гэтага заехаў у вёску, дзе і п'ястваў, дабішыў і прыбыў на работу ў спазьненнем.

Насута збіраўся забіць Вараву 5-га мая (дзень друку), але зрабіў гэта на дзень раней тае, што ў п'яным выглядзе прагаварыўся аб сваім злачынным намеры. Гэта штурхнула яго да таго, каб паспешыць з забойствам. Дольш Насуты працягваецца.

Такім чынам, на судзе была зусім выяўлена сапраўдны падатка гэтай справы.

Гэта быў страў клясавага ворага, гэта быў тарыстычны акт супроць камуністага, які праводзіў чырвоную клясавую лінію.

Я. ПАЛЕСКІ.

Што робіць саюз бязбожнікаў

Акруговы савет саюза бязбожнікаў бачыць рэагуюць адпаведна канфэрэнцыя на прапарывах ЖАК'ах, у рамках і сельсаветах Менскай акругі.

На 7-ці прапарывах у Менску ў дні каляд будзе праводзіцца лекцыя, гутаркі, даклады на антырэлігійныя тэмы. На радзе прапарываў арганізацыя антырэлігійных вясары.

Сяньня акруговы савет бязбожнікаў разам з Беларуска-польскай антырэлігійнае агульна-гарадзкую канфэрэнцыю мясчым—хатнім гаспадарам і ўтрыманам членаў саюза. На канфэрэнцыі а дакладам на тэму «Бельска-польскае вытворчасць, быт і рэлігія» выступіць імясненні старшыні ВСНГ БССР т. Страноўскі.

Пасля дакладу сімаў дзяржаўнага вандрунага тэатру Галубка будзе зроблена антырэлігійная пастаўка.

Па ўсіх ЖАК'ах гэтымі днямі праводзіцца школы мясчым—хатнім гаспадарам, на якіх абрабіцца дакладнікі па агульна-гарадзкую канфэрэнцыю.

Музычны тэхнікум пасылае групу студэнтаў для правядзення антырэлігійнае кампаніі ў падшоўны вёску Курасоўшчыну.

Польскі педтэхнікум таксама пасылае групу студэнтаў у падшоўны вёску Валачына (Меншчына) для правядзення антырэлігійнай работы.

Польская школа № 6 арганізуе вучэбскія брыгады, якія будуць хадзіць па вёсках і агітываць дзяцей за наведванне школы ў дні каляд.

У клубе Розы Ліжкоўскай 24-га, 25-га сьнежня адбудуцца антырэлігійныя вясары для польскага насельніцтва. Така-ж вясары адбудуцца ў гэтыя дні і ў радзе іншых рабочых вёскаў Менскай акругі.

Акруговы бязбожнікаў пасылае рад дэлегатаў у раён Менскай акругі для правядзення антырэлігійнай кампаніі.

На Камароўні 24-га і 25-га будуць праведзены школы ўтрыманай членаў саюза і працоўнай моладзі, на якіх будуць паставлены даклады аб шкоднасці рэлігіі і рэлігійных сьвят.

С. Г.

Адказ на вылазку шкоднікаў Рабочыя Аршанскага вузла аб'явілі сябе ўдарным

У Менск прыехаў старшыня Аршанскага вучцэпрафсаў МВБ члн т. Есман. У гутарцы з рабочымі і студэнтамі т. Есман павядаў аб становішчы Аршанскага вузла ў сучасны момант.

— Як вядома, пасля выкрыцця шкодніцтва на вузле былі праведзены перавыборы верхняй і ніжняй прафсаю. Новаму вучцэпрафсаў прышлося сустрэцца з тым, што мясцовым ст. Ворна не перайшлі ачыт работы на новыя формы, што зніў у практычнай работе на вузле адбыўся дэградацыя прафсаю.

Таму праведзены дэмаграфічны перавыборы двух мясцовых вузла, якія адноўлены на 80 проц. На кіравніцкую работу вылучаны рабочыя чыгуначнікі.

Вучцэпрафсаў праўд абсалютнае работы секцыі ГТС вузла. Выявілася, што бюро ГТС зусім не заастрала ўвагі ўзровеньна-тэхнічнага праснавалу за п'ятнаці аб шкодніцтва і зусім не абнавіваў працы. Вучцэпрафсаў паставіў прашаць дэмаграфічны перавыборы бюро ГТС і склікаць п'ятароны звод ГТС вузла ў першыя ліўбах студзеня.

Перавыбрана бюро партгалецкіх вузла і ачыткі службоў чыгі.

У яшчэ выкрываючы шкодніцтва праведзены чыстка саюзных раёнаў ад клясавых чужых элементаў былых рэвалюцый, членаў саюза «Міхаліа Аршанскае», асобных партульшчыкаў, рвачоў. Усе яны — у колькасці каля 30 члн.— выняты з работы і выключаны з саюза.

Пры дапамозе рабочых выкрываючы гноўнікі на станцыях Коканана і Чашнінкі.

На ст. Коканана нававалі запіскі самарыткі і п'яства Мясцом на прыму ніжкіх мер, каб азаларыць работу на станцыі. У гэту справу ўмяшаўся вучцэпрафсаў, які зынуў з работы і выключыў з саюза мясчынскага станцыі і трох

Рост калгасу адбываецца на ўмовах жорсткай клясавай барацьбы. Кулацтва і палкувачнікі ўсмерна імкнучыся пераахдаць калгаснаму будаўніцтву; прабуць сарваць школы, паловачыць беднату, часамі збіваюць палбоўны актывны арганізатару калгаснага руху.

Кулацка часамі прабуцца ў калгасы з той мэтай, каб потым рабзурны калгас з сарэдзіны.

У гэтых умовах сельгаспастаў работа найбольш асабліва важная значэнне.

Зара-жа трэба партыйным членам уацільна арганізаваць у кожным калгасе паловачытэмы. Звычайна навокал не актыў калгаснікаў, рабзурны шы масавую работу сярэд калгаснікаў-сельгаспастаў.

Жыццёвыя насюбны перад калгаснікамі п'ямат пытанні, якія патрабуюць хуткага вырашэння. Трэба востра паставіць пытанне аб усіх вытворчым жыццёвым калгасу, аб сфарміраванні абсталювання, аб разьмернавалым працы, абсталяваць аб выдзельны наладу, аб разьмернавалым масавай грамадзкая-палітычнай работы.

Зара ўся ўвага партыі і кіруючых калгасных органаў накіравана на пашырэнне пасуванай плошчы ў калгасе, забяспечыць калгасу тэхнічным сродкамі, у першую чаргу трактарамі.

На вясках Беларуска-польскае вятрымаць у 1930 годзе 192 трактары, 5 трактарных ісправачаў, 40 буйных і 87 мальных маладары, 80 штук буйных скарачары, 130 трактарных паловачаў, буйных ралкоўна і 30 трактарна-тэкавых савіраў, 10 бульбавалача і г. д.

Насельгаспастаў павінны заастрываць увагу на найбольш уацільным адрасам да машына, дабраца раднававалнага скарачарнага гэтых машына.

Дамагчыцца насельгаспастаў калгасу павінны ў першую чаргу рабзурны. Яны павінны ўваць на себе абавязкі і права п'яніцы таварыства наладзіць сувязь з калгасамі, дамагчыцца баявую сельгаспастаўскую работу на адпаведным вучастку сацыялістычнай перабувоўны вёскі — у калгасе.

На Беларуска-польскае вятрымаць 30 фабрычна-заводскіх друкававаць гаспастаў павінны ў першую чаргу рабзурны перанесці ў насельгаспастаў калгасу. Трэба арганізаваць пасляку гаспастаў фабрык у калгасы. Трэба арганізаваць рабзурныя брыгады для дамагчы сельгаспастаўскага вятрымаць. Рабзурны павінны ўваць п'яніцы налад сельгаспастаў калгасу, усебакова дамагчыць у іх працы.

Насельгаспастаў у калгасе павінны стаць іштучным сацыялістычным саборніцтва намія калгасамі. Яны павінны дамагчыся правядзення пасуванай і ўборачных кампаніяў. Усё ўвага трэба скарэцэнтравана на барацьбе за яшчэ вышэйшым тэмпа разьвіцця калгаснага будаўніцтва і на выкананне будаўніцка сацыялістычна ў вёсках.

Ул. Б.

Па шляху сацыялістычнай рэканструкцыі (Ад вашага Віцебскага карэспандэнта)

Віцебская палкваліцкая акруга ўжо пачала падрыхтоўку да вяснянскай сабы. У часе вяснянскай пасуванай кампаніі мясчынска працэнтальна сумленна калектывізацыя 3-х раёнаў—Сіроцінскага, Гарадзіцкага і Сельска-раёна. Па двух раёнах—Сіроцінскім і Зыдзіцкім—будзе аднастаўляцца 30 проц. ішчэ пасуванай плошчы. Іншыя раёны будуць калектывізаваны ў радымеры ня менш 30 проц. пасуванай плошчы. Такім чынам, да вяснянскай пасуванай кампаніі будзе калектывізавана 63,3 проц. вяснянскай плошчы акругі супроць 4,2 проц. у 1928-29 годзе.

Гэта лічыцца—гэтак прыводзіць калгасніка ў вёсках Віцебшчыны, якія дагэтуль былі п'яніцкай хутарскай акругай, дзе за апошні год і нават у гэты год прычынувалі пасуванайся хутары, набывае вельмі важнае як у палітычных, так і ў эканамічных адносінах значэнне. Віцебшчына ў нядаўным былым хутарскай акруга, робіць зараз рашучы пааворт на шляху сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі.

Цікала таксама спыніцца ча мерапрыемствах у радзе раднавалых жыгаваловалі. Колькасць буйной рагатай жывёлы па акруга будзе павялічана на 11 проц. сьвіней—на 25 проц. і г. д. У чыгуначна забяспечыць працэнтальна паловачытэмы Віцебскае малочна, у прыгарадным раёне будзе арганізаваны 4 буйныя малочныя пастаўкі на 1.050 кароў. Для гэтай мэты будзе закуплена 550 малочных кароў. Для ўкаліктавацца паставы стала іншых калгасу будзе закуплена 2.000 малочных кароў.

Для барацьбы з кулацкай агітандыяй аб рабзурныя жыгавалы

